

Усходні гараскоп на наступны тыдзень



АВЕН. Сітуацыя будзе складвацца ў залежнасці ад вашай працаздольнасці і ўмення ладзіць з калектывам...



ЦЯЛЕЦ. Тыдзень пагражае паставіць нямаля пытанніў без адказу. Нешта важнае зменіцца ў вашым асабістым жыцці...



БЛІЗНЯТЫ. Вы цяпер гаспадар становішча. Жаданні становяцца явай, работа спорыцца, прыносяць задавальненне і прыбытак...



РАК. Неабходна памятаць, што залішня ўпартаць і імкненне дамінаваць толькі прывядуць да сварак і канфліктаў...



ЛЕЎ. Работа проста бегает за вамі з вялікім сачком, і калі вы свечасова не схаваетесь, то давя-

дзецца працаваць не толькі за сябе, але і за таго хлопца. Паспрабуеце хоць атрымаць задавальненне ад зносін з калегамі, якія вас відавочна шануюць...



ДЗЕВА. Паспрабуеце не раздзімаць з мукі слана ў сямейным жыцці і пазбягайце бурных перажыванняў. На рабоце, хутчэй за ўсё, давядзецца актыўна дзейнічаць нягледзячы нават на тое, што вашы дзеянні парушаць парадак рэчаў, які склаўся...



ШАЛІ. На гэтым тыдні вас можа чакаць шмат цікавых знаёмстваў. Асобныя з іх акажуцца нават лёсавызначальнымі. Не выключана, што новыя людзі могуць адыграць істотную ролю ў пабудове вашай кар'еры, рэалізацыі планаў...



СКАРПІЁН. На гэтым тыдні любая работа будзе па сілах. Яна, хутчэй за ўсё, акажацца творчай і прынесе салідны прыбытак. Але вам трэба будзе выконваць пэўныя правілы: не варта спяшацца, прытрымлівайцеся чакальнай стратэгіі...

він і буйных заказаў. Асабістае жыццё таксама парадзе: вы вызваліцеся ад адносін, якія даўно сябе жылі.



СТРАЛЕЦ. Вас можа чакаць важная размова з начальствам, вы відавочна заслужылі заахвочванне і хвалу. Так што не бойцеся, але падрыхтавацца варта. Больш размаўляйце з калегамі і сябрамі...



КАЗЯРОГ. Праца на гэтым тыдні пачне прыносіць вынікі. Неабходна вызваліць сябе ад непатрэбных сустрэч і кантактаў. Не варта марнаваць шмат часу на сацыяльныя сеткі або сайты знаёмстваў...



ВАДАЛІЎ. Свае планы і задумы лепш захоўваць у сакрэце, тады будзе больш шанцаў рэалізаваць іх. Цяпер самы час рабіць кар'еру або адкрываць свой бізнес. Вы будзеце паспяхова і запатрабаваны. Аднак некаторыя арганізацыйныя пытанні будуць вырашацца з цяжкасцю...



РЫБЫ. Падобна, надшоў момант, калі варта нешта ў сабе памяняць, адмовіцца ад стэрэатыпаў. Прыслухайцеся да галасу інтуіцыі і канчаткова вырашыце, у якім кірунку і з кім вы хочаце ісці па жыцці далей. У другой палове тыдня давядзецца рэагаваць на нечаканыя цяжкасці і дзейнічаць хутка. Не выключаны сваркі з блізкімі людзьмі на фінансвай глебе...

СЁННЯ

Сонца

Table with columns: Усход, Запад, Даўжыня дня and rows for cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц

Апошняя квадра 16 сакавіка. Месяц у сур'і Рыб.


Імяніны

Пр. Апанаса, Арсенія, Лазара. К. Бенядзікта, Любаміра, Мікалая.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Жонка вярнулася дадому і кажа мужу: — Была ў варажбіткі, і не якой-небудзь, а першакласнай. Заплаціла ёй за візіт 20 долараў, і ведаеш, што яна мне сказала? Што ты ажаніўся са мной толькі з-за пасагу! — І ты заплаціла за гэта аж 20 долараў?! Я б табе сказаў гэта за дарма.

Інтэрнэт — гэта такое месца, якога на самай справе няма. Зрэшты, такая дробязь зусім не перашкаджае зносінам.

— Прывітанне, прыгажуня, а малады чалавек ёсць? — Так, ёсць! — Добра. А немалады?

У загадчыка склада ўсё дакладна, нават мыш не праскочыць. А калі і праскочыць, то будзе пастаўлена на баланс і атрымае інвентарны нумар.

Эканоміка павінна быць эканомнай, а ізаляцыя — ізаляванай.



Даты

Падзеі

Людзі

21 САКАВІКА



1560 год — Гомель атрымаў пятак і герб — выяву крыжа. 1840 год — нарадзіўся Францішак Казіміравіч Багушэвіч, беларускі паэт, прэзіраік, публіцыст, перакладчык...



1825 год — нарадзіўся Аляксандр Фёдаравіч Мажайскі, рускі даследчык і вынаходнік у галіне лятальных апаратаў, контр-адмірал (1886).



рад» (самалёт), які быў пабудаваны ў натуральную велічыню ў 1883 годзе.

1895 год — нарадзіўся Леанід Восіпавіч Уцёсаў, артыст эстрады, спявак, народны артыст СССР (1965). Арганізатар (1929), кіраўнік і саліст аднаго з першых савецкіх джазавых калектываў — «Тэа-джаза» (пазней Дзяржаўны аркестр РСФСР), з якім зняўся ў фільме «Вясёлыя рэбяты».

1920 год — нарадзіўся Георг Карлавіч Отс, эстонскі спявак, народны артыст СССР. Здымаўся ў фільмах «Містар Ікс», «Выпадковая сустрэча» і іншых.

1930 год — нарадзіўся Юрый Аляксандравіч Бутырын, расійскі рэжысёр анімацыйнага кіно. Зняў фільмы «Малы і Карлсан», «Карлсан вярнуўся», «Нязнайка на Месяцы».

1950 год — нарадзіўся Сяргей Віктаравіч Лаўроў, расійскі дзяржаўны і палітычны дзеяч, савецкі і расійскі дыпламат. Міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі з 9 сакавіка 2004 года.

1915 год — нарадзілася Зінаіда Валянцінаўна Курдзянок, актрыса, заслужаная артыстка Беларусі (1976). У 1937-м скончыла Беларускаю студыю пры Цэнтральным тэатральным вучылішчы ў Ленінградзе. Служыла ў Беларускім тэатры юнага глядача і Брэсцкім абласным драматычным тэатры.



1935 год — нарадзіўся мітрапаліт Філарэт (у свеце Кірыл Варфаламеевіч Вахрамееў), праваслаўны царкоўны дзеяч, Герой Беларусі (2006). З 31 студзеня 1990 да 25 снежня 2013 года з'яўляўся прадстаяцелем Беларускай праваслаўнай царквы.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 287 18 81.

прымём рэкламы тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.by



Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 951. Нумар падпісаны ў 1930 20 сакавіка 2020 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.